

# ЖЫЦЦЁ ДЛЯ НАРОДА

Ішоў цяжкі для Савецкай улады 1919 год. Асабліва цяжкі ён быў для працоўнага Паўночнага Каўказа. Унутраная і знешняя контррэвалюцыя хэпела ўстанавіў там рэакцыйны белавардзейскі рэжым. Ва ўпартай барацьбе важную ролю адыгрываў партызанскі рух. У снежні 1919 года партызанскія атрады прынялі ўдзел у паўстаннях, якія пачаліся ў гарадах Паўночнага Каўказа. Адным з атрадаў, які падтрымаў паўстанцаў у Грозным, камандаваў М. Ф. Гікала. Калі настаў час паўстання, Мікалай Фёдаравіч павёў атрад у бой з перавышайоучымі сіламі белавардзейцаў. Але вызваліць Грозны ад контррэвалюцыянераў удалося толькі праз тры месяцы, калі да горада пдышлі праслаўленыя часці С. М. Будзёйнага.

У сваіх успамінах С. М. Будзёны так піша пра гэта: «Сур'езную дапамогу войскам фронту аказаў таксама чырвонапартызанскі атрад мясцоваў, інгушаў і іншых каўказскіх народнасцей, які дзейнічаў у раёне Грозненскіх нафтапрамыслаў. Мы чулі шмат расказаў, падобных на легенды, пра камандзіра гэтага атрада — Іваненскага рабочага Гікала, разумнага і асцярожнага партызанскага ваяка, які карыстаўся вялікай папулярнасцю сярод горскіх народаў».

Імя Гікала не страціла сваёй славы і ў мірны час, у гады

Да 70-годдзя з дня нараджэння  
М. Ф. Гікала

гэтага года ён уступае ў рады Камуністычнай партыі і да канца свайго жыцця застаецца яе верным і стойкім байцом.

Пасля заканчэння грамадзянскай вайны М. Ф. Гікала пераходзіць на партыйную работу. У 1922 годзе ён — сакратар Горскага абкома ВКП(б), у 1924 годзе — член Паўночна-Усходняга бюро ЦК ВКП(б) і загадчык агітпропа, у 1926 годзе — сакратар Паўночна-Каўказскага крайкома ВКП(б).

З кожным годам расце яго вопыт работы з масамі, распаўсююцца тэарэтычныя веды. Пасля заканчэння курсаў марксізма-ленінізма М. Ф. Гікала вы-

давэнна партыйных арганізацый. Гікала часта бываў на заводах рэспублікі, сустракаўся з рабочымі, падхопліваў іх добраю ініцыятыву, вопыт і папярэў на іншых прадпрыемствах.

Асабліва вялікую ўвагу М. Ф. Гікала ўдзяляў умению камуністаў кіраваць сацыялістычнай гаспадаркай. Ён заўсёды заклікаў камуністаў працаваць творча, па-новаму. «Працаваць па-новаму, — гаварыў ён, — гэта значыць працаваць не ўвогуле, а канкрэтна, разглядаючы кожнае асобнае канкрэтнае пытанне, працаваць па-новаму — гэта значыць апэратыўна працаваць, а працаваць апэратыўна — гэта, перш за ўсё, кіраваць не з кабінета а бываць на месцах, бачыць жыццё вачыма бальшавіка».

М. Ф. Гікала адыграў важную ролю ў калгасным будаўніцтве ў Беларусі. Пад яго кіраўніцтвам МТС былі ўмацаваны вопытнымі спецыялістамі, узмоцнена дзейнасць іх партыйных арганізацый. Адначасова ў рэспубліцы выраслі школы падрыхтоўчы механізатараў, пашырыліся курсы сельскагаспадарчых работнікаў.

Да 1935 года працоўныя Беларусі пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі, важную ролю ў якім адыграў М. Ф. Гікала, у асноўным завяршылі будаўніцтва сацыялістычнага грамадства. Савецкі ўрад высока ацаніў партыйную дзейнасць Гікала, узнагародзіўшы яго

